



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Што кажа Біблія пра church цярпенне? — Жыццё на практыцы · Пісанні KJV з нумарамі Стронга

ЖЫЦЬ ГЭТЫМ · ХАДА З БОГАМ — ПАЎЗЦІ, ІСЦІ, БЕГЧЫ, СКОНЧЫЦЬ
Church

ПАЧАТКОВАЕ СЛОВА

Цярпенне — гэта хада, перш чым яно становіцца чымсьці іншым. Дзіця не вучыцца хадзіць за адзін дзень: спачатку яно поўзае на руках і каленях; потым бацька бярэ яго за рукі і вучыць хадзіць, крок за крокам; потым яно ходзіць сама; потым яно вырастае і бяжыць. А той, хто добра бяжыць, бяжыць у забегу, і гэты забег мае канец, а ў канцы — вянец. Цярпенне падобнае да гэтага. Грэчаскае слова — *hypotone* (G5281, цярпенне) — Strong's кажа: радаснае (або поўнае надзеі) вынослівасць, сталасць — і яно складаецца з двух слоў, G5259, пад, і G3306, заставацца: заставацца пад. У яго ёсць спадарожнік, *makrothumia* (G3115, доўгацярпенне) — доўгі духам, марудны на гнеў. Гебрайская мова называе чаканне *qavah* (H6960, чакаць) — Strong's кажа: звязваць разам, як скручаны шнур — душа, якая чакае, звязана з Богам, як шнур; а цярплівы чалавек — *arek* (H750, цярплівы) — доўгі: доўгі духам і марудны на гнеў. Гэтае даследаванне пранясё цярпенне праз увесь шлях чалавека: як ён знаходзіць яго, калі можа толькі поўзаць; як ён ходзіць у ім, калі яго ўжо мае; як ён бяжыць у забегу, прызначаным яму, з цярпеннем, і прыносіць яго, як воін у Божым войску; і як ён перасякае лінію ў канцы, дзе прымаецца абяцанне, моцна ўтрымліваецца вянец, і слова нашага Бога стаіць вечна. Даследуйце гэта.

ТРЫ ПЫТАННІ, НА ЯКІЯ АДКАЗВАЕ ГЭТА ДАСЛЕДАВАННЕ:

1. Дзе знаходзіцца цярпенне, і як чалавек упершыню прыходзіць да яго?
2. Што чалавек павінен рабіць з цярпеннем, калі яно ў яго ёсць, і як яно праяўляецца дзень пры дні?
3. Чым заканчваецца бег — што атрымлівае цярплівасць на фінішы, і што застаецца назаўсёды?

ГРЭЧАСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“Цярпенне” — **G5281 hupomone** — бадзёрая (ці поўная надзеі) вытрываласць, пастаянства давайце з цярпеннем прабываць прызначанае нам наперадзе поле змагання

“Доўгацярпенне” — **G3115 makrothumia** — Доўгацярпенне, стрыманасць, мужнасць з даўганадзейнасцю, паблажліва адносячыся адзін да аднаго ў любові

“Вытрымаў” — **G5278 hupomeno** — стойка вытрымаць, вынесці, цярпліва перанесці, пацярпець сцяргеў крыж, пагрэбаваўшы ганьбаю

“працуе” — **G2716 katergazomai** — працаваць у поўную сілу, дасягаць, выконваць Пакута спараджае цярпенне

“Спраба” — **G1383 dokimion** — выпрабаванне, спакуса, іспыт выпрабаванне вашай веры спараджае цярпенне

“бег” — **G73 agōn** — канфлікт, спрэчка, бойка, спаборніцтва Цярпліва пераносьма цяжкі шлях, які прызначаны нам

“інструменты” — **G3696 hoplon** — зброя, прылада, узбраенне ваш чэсны склад як прылады праведнасці Богу

“Захаваць” — **G5083 tereo** — утрымліваць, трымацца, вартаваць, захоўваць Ты захаваў слова цярпення Майго

“Пребывае” — **G3306 meno** — міжуставаць, заставацца, працягвацца, трываць той, хто выконвае волю Божую, застаецца на век

(Мае асабістыя думкі — заўважце, як пабудаваны гэтыя два словы. Паводле Стронга, hupomone (G5281, цярпенне) абаліраецца на два словы — G5259, пад, і G3306, заставацца — заставаць пад: цярплівы чалавек застаецца пад цяжарам, пакуль справа не будзе завершана. А makrothumia (G3115, доўгацярпенне) абаліраецца на G3117, доўгі, і G2372, гнеў — доўгі перад гневам: цярплівы чалавек доўгі духам і не гневаецца хутка. Першае нясе цяжар; другое чакае, пакуль пройдзе пара часу. І абодва перакладаюцца як цярпенне: у Набгеям 12:1 мы бяжым з цярпеннем (G5281), а ў Набгеям 6:12 мы атрымліваем спадчыну праз веру і цярпенне (G3115) — бег патрабуе заставаць пад, а абяцанне патрабуе доўгага духу. Адзін радок трымае іх абодва разам — усякае цярпенне і доўгацярпенне з радасцю (Каласянам 1:11).)

ЯЎРЭЙСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“чакаць” — **H6960 qavah** — чакаць адно другога (як бы звязваючы разам скручваннем); чакаць, спадзявацца

хто спадзяецца на Госпада, той абновіцца ў сіле

“Цярплівы” — **H750 arek** — доўга; доўгацярплівы, цярплівы, марудлівы на гнеў лепш даўгатэрплівы духам, чым гордым духам

“чакаць” — **H2442 chakah** — чакаць, марудзіць, тужыць па чым-небудзь Дабраславёны ўсе, што чакаюць Яго

“чакання” — **H8615 tiqvah** — шнур; чаканне, надзея Ваша надзея не будзе адсечана

“Давер” — **H3176 yachal** — чакаць, спадзявацца, давяраць, марудзіць Хоць бы Ён і забіў мяне, я буду спадзявацца на Яго

(Мае асабістыя думкі — qavah (H6960, чакаць) паводле Стронга азначае звязваць разам, як шнур, скручаны з многіх пасмаў; а яго дачка — tiqvah (H8615, чаканне) — літаральна шнур, і, такім чынам, надзея. Чаканне ў Пісанні — не пустое сядзенне; гэта звязванне душы з Богам, аж пакуль само чаканне не стане шнуром, які трымае: чаканне тваё не адсячэцца (Прыпаветы 23:18). А arek (H750, доўгацярплівы) проста азначае ДОЎГІ — доўгі духам, паволі гневаецца; тое самае слова з’яўляецца ў самім імені ГОСПАДА, калі Ён называе Сябе міласэрным і спагадлівым, доўгацярплівым (Зыход 34:6). Цярплівы чалавек носіць падабенства свайго Айца.)

I. ПАЎЗАННЕ — ЯК ГЭТА ЗНАЙСЦІ

(Мае асабістыя думкі — кожны шлях пачынаецца нізка, і ніхто не народжваецца ўжо цалкам сталым у цяргпенні. Яго трэба спачатку ЗНАЙСЦІ; і гэтыя свядкі паказваюць, дзе: яно знаходзіцца ў Пісаннях, яно даецца Богам цяргпення, і яно выпрацоўваецца ў табе праз выпрабаванне тваёй веры. Дзіця не можа бегаць; яно можа плакаць, і яно можа чакаць, каб яго ўзялі на рукі. Пачні з гэтага. І заўваж перш за ўсё: перш чым ты калі-небудзь чакаў Бога, Бог чакаў цябе.)

А. РЫМЛЯНАЎ 15:4 Бо ўсё, што было напісана, было напісана дзеля нашага навучання, каб праз цяргплівасць і суцяшэнне з Пісанняў мы мелі надзею. **[G3874 paraklesis ■] [G5281 hupomone ■]**

ШТО НАПЕРАД НАПІСАНА, НАПІСАНА ДЛЯ НАШАГА НАВУЧАННЯ → ПРАЗ ТЭРПЛІВАСЦЬ І УЦЕШЭННЕ ПІСАНИЯЎ = НАДЗЕЯ.

(Мае асабістыя думкі — вось дзе знаходзіцца цяргпенне: у ПІСАННІ. Тое, што было напісана даўно, было напісана для вашага навучання; цяргпенне паходзіць з пісання — вы знойдзеце яго ў кнізе, сярод тых, хто чакаў там да вас. Адкрывайце яе так, як дзіця адчыняе дзверы свайго бацькі.)

В. РЫМЛЯНАЎ 15:5 А Бог цяргплівасці і суцяшэння няхай дасць вам тое самае думаць між сабою паводле [ўзору] Хрыста Ісуса **[G3874 paraklesis ■] [G5281 hupomone ■]**

БОГ ЖА ТЕРПЕННЯ І СУЦЯШЭННЯ → ХАЙ ДАСЦЬ ВАМ БЫЦЬ АДНОДУМЦАМІ АДНАМУ ДА АДНАГО, ПА ХРЫСТУ ІСУСУ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце імя: Бог ЦЯРПЛІВАСЦІ. Пісанні ўтрымліваюць яе, але Бог дае яе; кніга — гэта яго рука, якая пранікае да прыніжанага. Той, хто стварыў дзіця, вучыць дзіця: шукайце дар у самога дарыцеля.)

С. ЯКУБА 1:2 Вялікай радасцю лічыце, браты мае, калі трапляеце ў розныя спакусы **[G3986 peirasmos ■]**

ВЯЛІКАЙ РАДАСЦЮ ЛІЧЫЦЕ → КАЛІ ТРАПЛЯЕЦЕ Ў РОЗНЫЯ СПАКУСЫ.

Д. ЯКУБА 1:3 ведаючы, што выпрабаванне вашае веры робіць цяргплівасць.

[G5281 hupomone ■] [G2716 katergazomai ■] [G1383 dokimion ■]

ВЫПРАБАВАННЕ ВАШАЙ ВЕРЫ = ВЫПРАЦОЎВАЕ ЦЯРПЛІВАСЦЬ.

Е. ЯКУБА 1:4 А цяргплівасць няхай мае дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалымі і суцэльнымі, без аніякага недахопу. **[G3648 holokleros ■] [G5046 teleios ■] [G5281 hupomone ■]**

А ЦЯРПЛІВАСЦЬ НЯХАЙ МАЕ ДАСКАНАЛАЕ ДЗЕЯННЕ → КАБ ВЫ БЫЛІ ДАСКАНАЛЫМІ І СУЦЭЛЬНЫМІ, БЕЗ АНІЯКАГА НЕДАХОПУ.

(Мае асабістыя думкі — паглядзіце, як church цяргпенне прыходзіць да немаўляці: яно ВЫПРАЦОЎВАЕЦЦА. dokimion (G1383, выпрабаванне) — гэта выпрабаванне, падобнае на тое, як выпрацоўваецца метал; а katergazomai (G2716, вырабляе) паводле Strong's азначае поўнасю выпрацоўваць, дасягаць. Выпрабаванне пасылаецца не для таго, каб зламаць цябе; гэта дзеянне цяргпення ў табе. А holokleros (G3648, дасканалы) азначае цэласны ва ўсіх частках — дай яму завяршыцца, і ніводная частка цябе не будзе адсутнічаць.)

Г. 2 ПЯТРА 1:5-6 дык вы, прыкладаючы да гэтага ўсякую дбайнасць, з'явіце ў веры вашай цноту, а ў цноце — разуменьне **[G5281 hupomone ■] [G4710 spoude ■]** (6) а ў разуменьні — стрыманасць, а ў стрыманасці — цяргплівасць, а ў цяргплівасці — пабожнасць **ПАКАЗУЮЧЫ ЎСЮ СТАРАННАСЦЬ, ДАДАЙЦЕ → ДА ЎЗДЕРЖЛІВАСЦІ ЦЯРПЛІВАСЦЬ + ДА ЦЯРПЛІВАСЦІ БЛАГАЧЭСЦЕ.**

(Мае асабістыя думкі — church цяргпенне не дадзена само па сабе; яно ДАДАЕЦЦА, у парадку, так, як дзіця расце сустаў за суставам. Яно стаіць пасля стрымання і перад набожнасцю на шляху ўверх; вы не можаце прапусціць ні аднаго яго ступеня.) Пробачце, у тэксце вышэй з'явілася выпадковае слова "church", якое трэба выключыць. (Мае асабістыя думкі — цяргпенне не дадзена само па сабе; яно ДАДАЕЦЦА, у парадку, так, як дзіця расце сустаў за суставам. Яно стаіць пасля стрымання і перад набожнасцю на шляху ўверх; вы не можаце прапусціць ні аднаго яго ступеня.)

Г. ЛУКІ 8:15 А што ўпала на добрую зямлю — гэта тыя, што, пачуўшы слова, захоўваюць у добрым і чыстым сэрцы, і даюць плод у цяргплівасці. **[G5281 hupomone ■] [G2592 karpophoreo ■] [G2722 katecho ■]**

ШЧЫРАЕ І ДОБРАЕ СЭРЦА + ПАЧУЎШЫ СЛОВА, ЗАХОЎВАЕ ЯГО → ПРЫНОСІЦЬ ПЛОД У ЦЯРПЛІВАСЦІ.

(Мае асабістыя думкі — слова знаходзіцца праз слуханне, але ўтрымліваецца праз цягненне. *katecho* (G2722, *keep*) — гэта грэчаскае слова, якое азначае трымацца моцна, утрымліваць. Дзіця, якое хоча расці, павінна трымацца таго, што яно чуе; і плод з'яўляецца не адразу — ён прыходзіць з ЦЯРПЕННЕМ.)

Н. ІСАЯ 30:18 Дзеля гэтага чакае ГОСПАД, каб зьлітавацца над вамі, і дзеля гэтага Ён узьнімецца, каб зьлітавацца над вамі, бо ГОСПАД — Бог правасудзьдзя. Шчасьлівыя ўсе, якія на Яго спадзяюцца. **[H2442 chakah ■] [H2442 chakah ■]**

ГОСПАД ЧАКАЕ, КАБ ЗЬЛІТАВАЦЦА НАД ВАМІ → БЛАГАСЛОВЕННЫ ўСЕ, ЯКІЯ ЧАКАЮЦЬ ЯГО.

I. ІСАЯ 64:3 (KJV 64:4) Калі Ты чыніш страшныя рэчы, якіх мы не чакалі, Ты зыходзіш, і перад абліччам Тваім топяцца горы! **[H2442 chakah ■]**

НІ ВОКА НЕ БАЧЫЛА, БОЖА, АПРАЧ ЦЯБЕ → ТАГО, ШТО ТЫ ПРЫГАТАВАЎ ДЛЯ ТАГО, ХТО ЧАКАЕ ЯГО.

(Мае асабістыя думкі — пастаўце гэтыя два месцы поруч, бо слова-чаканне тут адно слова, *chakah* (H2442, *chakah*) — гл. тэгі. ГОСПАД ЧАКАЕ, каб зрабіцца ласкавым да цябе; і ён ПРЫГАТАВАЎ нешта для таго, хто чакае яго. Раней, чым дзіця хоць колькі чакала свайго Айца, Айцец чакаў дзіця. Ты навучаешся цягненню ад Таго, хто ўжо явіў яго табе.)

J. ПСАЛЬМЫ 40:2 (KJV 40:1) Спадзеючыся, спадзяваўся я на ГОСПАДА, і Ён схіліўся да мяне, і пачуў лямант мой. **[H5186 natah ■] [H6960 qavah ■]**

СПАДЗЕЮЧЫСЯ, СПАДЗЯВАЎСЯ Я НА ГОСПАДА → І ЁН СХІЛІЎСЯ ДА МЯНЕ, І ПАЧУЎ ЛЯМАНТ МОЙ.

(Мае асабістыя думкі — на мове, на якой гэта было напісана спачатку, слова стаіць падвоенае — у чаканні я чакаў — *qavah* (H6960, *chakah*) на *qavah*. У немаўляці няма ніякай сілы, акрамя плачу; і ГОСПАД СХІЛІЎ — *natah* (H5186, *chah*) паводле Стронга азначае выцягнуць, нахіліцца — ён нахіляецца да прыніжанага, гэтак жа, як бацька нахіляецца да дзіцяці на зямлі. Чакай і клічы: ён чуе.)

К. ПЛАЧ 3:25 Добры ГОСПАД да тых, якія на Яго спадзяюцца, да душы, якая шукае Яго. **[H6960 qavah ■]**

ДОБРЫ ГОСПАД ДА ТЫХ, ЯКІЯ НА ЯГО СПАДЗЯЮЦЦА + ДА ДУШЫ, ЯКАЯ ШУКАЕ ЯГО.

L. ПЛАЧ 3:26 Добра мець надзею і маўкліва [чакаць] збаўленьня ад ГОСПАДА. **[H1748 duwmam ■]**
ГЭТА ДОБРА → І СПАДЗЯВАЦЦА, І МОЎЧКІ ЧАКАЦЬ ЗБАЎЛЕННЯ ГОСПАДА.

M. ПЛАЧ 3:27 Добра для чалавека, які носіць ярмо ў маладосьці сваёй. **[H5271 naur ■]**
[H5923 ol ■]

ДОБРА ДЛЯ ЧАЛАВЕКА → ЯКІ НОСІЦЬ ЯРМО ў МАЛАДОСЬЦІ СВАЁЙ.

(Мае асабістыя думкі — тры ДОБРА стаяць разам у адным месцы: ГОСПАД добры да тых, хто чакае Яго; добра спадзявацца і моўчкі чакаць; добра несці ярмо ў сваёй МОЛАДАСЦІ. *duwmam* (H1748, моўчкі чакаць) паводле Стронга азначае маўчаць, ціха — ціхае чаканне ёсць чаканне спакойнае, а не наракальнае. І ярмо ўскладаецца рана: цягліваць, засвоена змоладу, носіцца лёгка. Пачынай нізка, пачынай малое, і пачынай; потым устань на ногі і ідзі.)

II. ХАДЖЕННЕ — ШТО РАБІЦЬ З ГЭТЫМ, КАЛІ ТЫ МАЕШ ЯГО

(Мае асабістыя думкі — дзіця ўжо на нагах; цяпер настала хада. Цягненне — гэта не тое, што трэба хаваць у куфар; гэта адзенне, якое трэба АДЗЕЦЬ, і шлях, па якім трэба ісці, дзень за днём, сярод людзей. Заўважце дзве задачы гэтай ступені ў сведчаннях: валодаць душою сваёю з ім, і адзець яго перад усімі — бо хада цягнення праходзіць сярод братоў па веры, і сярод тых, хто выпрабоўвае цябе.)

A. ЛУКІ 21:19 У цяглівацьці вашай здабывайце душы вашыя. **[G2932 ktaomai ■]**
[G5281 hupomone ■]

У ЦЯГЛІВАЦЦІ ВАШАЙ → УЛАДАЙЦЕ ДУШАМІ ВАШЫМІ.

(Мае асабістыя думкі — *ktaomai* (G2932, *possess*) паводле Strong's значыць набываць, здабываць, валодаць. Уласная душа чалавека ўтрымліваецца яго цягненнем: страціш цягненне — і душа будзе несена туды, куды яна не хоча ісці. Спачатку авалодай сваім уласным домам; потым выходзь з дзвярэй.)

B. КАЛАСЯНАЎ 3:12 Дык апаніцеся, як выбраныя Божыя, сьвятыя і ўлюбёныя, у міласэрнасьць, ласкаваць, пакору, ціхасьць, доўгачцягліваць **[G3115 makrothumia ■] [G1746 enduo ■]**
АБЛЯЦЬСЯ, ЯК АБРАНЫЯ БОЖЫЯ → ЛАСКАВАЦЬ + СМІРЭННЕМЫСЛЕННЕ + ЛАГОДНАСЦЬ + ДАЎГАЦЯГНЕННЕ.

(Мае асабістыя думкі — *enduo* (G1746, put on) паводле Стронга азначае апранаць, так, як апранаецца адзенне. Доўгацярпенне — частка адзення выбраных: яно апранаецца кожны дзень, гэтак жа, як чалавек апранае сваё паліто перад тым, як выйсці. Хадзі апрануты.)

С. ЭФЭСЦАЎ 4:1 Дык я, вязень у Госпадзе, маю вас хадзіць дастойна пакліканьня, якім вы пакліканыя **[G4043 peripateo ■]**

ХАДЗІЦЕ ГІДНА → ПАКЛІКАННЯ, У ЯКОЕ ВЫ ПАКЛІКАНЫ.

Д. ЭФЭСЦАЎ 4:2 з усёй пакорай розуму і ціхасьцю, з доўгацярплівасьцю, церпячы адзін аднаго з любоўю **[G430 anechomai ■] [G3115 makrothumia ■]**

З УСЁЙ ПАКОРАЙ РОЗУМУ І ЦІХАСЬЦЮ, З ДОЎГАЦЯРПЛІВАСЬЦЮ → ЦЕРПЯЧЫ АДЗІН АДНАГО З ЛЮБОЎЮ.

(Мае асабістыя думкі — вось само хаджэнне: хада, вартая звання, здзяйсняецца З ДОЎГАЦЯРПЕННЕМ. І *anechomai* (G430, трывалы) паводле Стронга — гэта трымаць сябе супраць, зносіць — адзін аднаго трэба ЗНОСІЦЬ, як носіцца цяжар, і несці ЯГО Ў ЛЮБВІ. Твой брат — гэта поле, дзе ходзіць тваё цярпенне.)

Е. КАЛАСЯНАЎ 1:11 дужэючы ўсякаю сілаю паводле магутнасці славы Яго на ўсякую цярплівасьць і доўгацярплівасьць з радасьцю **[G3115 makrothumia ■] [G5281 hupomone ■]**

УМАЦАВАНЫЯ ЎСЯКАЮ СІЛАЮ, ПА МОГУТНАСЦІ СЛАВЫ ЯГО → ДА ЎСЯКАЙ ЦЯРПЛІВАСЦІ І ДОБАЦЯРПЛІВАСЦІ З РАДАСЦЮ.

(Мае асабістыя думкі — абодва словы даследавання стаяць у адным радку — гл. тэгі: усякае цярпенне (G5281) і доўгацярплівасць (G3115) — трыванне знізу і доўгі дух разам. І сіла для абодвух — не ваша ўласная, а ЯГО слаўная моц; і канец абодвух — не цяжкі твар, а РАДАСЦЬ.)

Ф. ГАЛЯТАЎ 5:22 Плод жа Духа — любоў, радасьць, супакой, доўгацярплівасьць, ласкавасьць, добрасць, вера **[G3115 makrothumia ■]**

ПЛОД ДУХА → ЛЮБОВ + РАДАСЦЬ + МІР + ДОЎГАЦЯРПЕННЕ + ЛАСКАВАСЦЬ + ДАБРАТА + ВЕРА.

(Мае асабістыя думкі — доўгацярпенне вырастае на самім дрэве Духа. Хадзіце ў Духу, і плод прыходзіць у хадзе: ён не зроблены рукамі; ён НАРОДЖАНЫ, як галіна народжае плод.)

Г. 1 ТЭСАЛОНЦАЎ 5:14 Молім вас таксама, браты, настаўляйце свавольных, пацяшайце маладушных, падтрымлівайце слабых, будзьце доўгацярплівымі да ўсіх.

[G3114 makrothumeo ■]

НАСТАЎЛЯЙЦЕ СВАВОЛЬНЫХ + ПАЦЯШАЙЦЕ МАЛАДУШНЫХ + ПАДТРЫМЛІВАЙЦЕ СЛАБЫХ + БУДЗЬЦЕ ДОЎГАЦЯРПЛІВЫМІ ДА ЎСІХ.

Н. ПСАЛЬМЫ 37:7 Ціхі будзь перад ГОСПАДАМ і чакай на Яго, ня гневайся на таго, хто мае посьпех на шляху сваім, на чалавека, які робіць зламыснае. **[H2342 chuw1 ■] [H1826 damam ■]**
АДПАЧЫВАЙ У ГОСПАДЗЕ + ЧАКАЙ ЦЯРПЛІВА ЯГО → НЕ ХВАЛЮЙСЯ.

(Мае асабістыя думкі — *damat* (H1826, спакой) паводле Стронга азначае маўчаць, заставацца ціхім: спакой цярпення — гэта ціхія вусны. І псалом ведае, што ўбачаць твае вочы на дарозе — чалавека, шлях якога квітнее, хоць ён і не righteous. НЕ ХВАЛЮЙСЯ: цярпенне праходзіць міма росквіту бязбожнага, не збіваючыся з кроку.)

І. ПРЫПОВЕСЬЦІ 16:32 Лепш павольны на гнеў, чым магутны, і той, які пануе над духам сваім, чым заваёўнік гораду. **[H4910 mashal ■] [H1368 gibbor ■] [H750 arek ■]**

ЛЕПШ ПАВОЛЬНЫ НА ГНЕЎ, ЧЫМ МАГУТНЫ, І ТОЙ → ЯКІ ПАНУЕ НАД ДУХАМ СВАІМ, ЧЫМ ЗАВАЁЎНІК ГОРАДУ.

(Мае асабістыя думкі — свет лічыць вялікім магутнага чалавека, таго, хто захоплівае гарады; слова лічыць вялікім цярплівага чалавека. *arek* (H750, павольны) азначае ДОЎГІ — доўгі духам перад гневам; а *mashal* (H4910, кіруе) па Стронгу — кіраваць, мець уладу. У цярплівага чалавека ўжо ёсць царства: яго ўласны дух, кіраваны.)

Ј. ЭКЛЕЗІЯСТ 7:8 Лепш канец справы, чым яе пачатак, лепш павольны [на гнеў], чым фанабэрысты. **[H750 arek ■]**

ЛЕПШ КАНЕЦ СПРАВЫ, ЧЫМ ЯЕ ПАЧАТАК → ЛЕПШ ПАВОЛЬНЫ [НА ГНЕЎ], ЧЫМ ФАНАБЭРЫСТЫ.

(Мае асабістыя думкі — цярпенне і гардыня супрацьпастаўлены адно другому, бо гардыня не можа чакаць; ёй патрэбна тое NOW. Але лепш КАНЕЦ рэчы — і толькі цярплівы духам бачыць канец. Трымайся за гэтае слова; фінішная лінія раскрые яго.)

К. ЯКУБА 5:7 Дык будзьце доўгацярплівымі, браты, да прыйсьця Госпада. Вось, земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі, і дзеля яго доўгацярплівы, аж пакуль атрымае дождж раньні і позьні. **[G3114 makrothumeo ■] [G1551 ekdechomai ■] [G1092 georgos ■] [G3952 parousia ■] [G3114 makrothumeo ■]**

ДЫК БУДЗЬЦЕ ДОЎГАЦЯРПЛІВЫМІ, БРАТЫ, ДА ПРЫЙСЬЦЯ ГОСПАДА → ЗЕМЛЯРОБ ЧАКАЕ КАШТОЎНАГА ПЛОДУ ЗЯМЛІ + І ДЗЕЛЯ ЯГО ДОЎГАЦЯРПЛІВЫ.

Л. ЯКУБА 5:8 Будзьце доўгацярплівымі і вы, умацуйце сэрцы вашыя, бо прыйсьце Госпада набліжаецца. **[G1448 eggizo ■] [G3952 parousia ■] [G4741 sterizo ■] [G3114 makrothumeo ■]**
БУДЗЬЦЕ ДОЎГАЦЯРПЛІВЫМІ І ВЫ + УМАЦУЙЦЕ СЭРЦЫ ВАШЫЯ → БО ПРЫЙСЬЦЕ ГОСПАДА НАБЛІЖАЕЦЦА.

(Мае асабістыя думкі — земляrobeц вучыць падарожнага. Ён чакае — ekdechomai (G1551, waits), наводле Стронга чакаць, спадзявацца — і плод, якога ён чакае, КАШТОЎНЫ; ніхто не чакае доўга нечага нявартага. Такім чынам, шлях цяпення — гэта шлях да прыходу: будзьце цярплівыя і вы, бо Сам Госпад блізка. А sterizo (G4741, establish) наводле Стронга — гэта ўмацаваць, зрабіць цвёрдым — сэрца, зробленае цвёрдым, не збочвае з дарогі. Цяпер рыхтуецца да дзеяння; бег наперадзе вас.)

ІІІ. БЕГ У СПАБОРНИЦТВЕ — АДДАВАЙ ГЭТА, ЯК САЛДАТ У АРМІІ БОГА

(Мае асабістыя думкі — цяпер хада становіцца бегам, а бег — вайной. Заўважце вялікае слова гэтага этапу: бег праходзіць З ЦЯРПЕННЕМ — і само слова "бег", гл. пазнаку пад першым сведкам, G73, наводле Стронга азначае барацьбу, спаборніцтва, змаганне, бег: бегчы гэты бег — значыць весці гэтую бітву. Бягун Божы — гэта воін Божы: ён пераносіць цяжкасці, не дае сябе заблытаць, і аддае часткі свайго цела Богу — а прылады, якія ён аддае, гл. пазнаку, G3696, на старажытнай мове — гэта зброя вайны.)

А. ГЕБРАЯЎ 12:1 Дык і мы, маючы навокал нас гэткае воблака сьведкаў, адкінуўшы ўсякі цяжар і грэх, які нас аблытвае, з цярплівасьцю будзем бегчы ў змаганьні, што ляжыць перад намі **[G73 agon ■] [G5281 hupomene ■] [G2139 euperistatos ■] [G3591 ogkos ■] [G3144 martus ■]**
ЗЛОЖЫМ УСЯКІ ЦЯЖАР + ГРЭХ, ЯКІ ГЭТАК ЛЁГКА АБСТУПАЕ НАС → З ЦЯРПЛІВАСЦЮ БУДЗЕМ БЕГЧЫ Ў ПАДЗВІГУ, ПРАПАНАВАНЫМ НАМ.

(Мае асабістыя думкі — тут увесь гэты разгляд змяшчаецца ў пяці словах: З ТЭРПЕННЕМ БЯЖЫ ГЭТУ БЕГАВУЮ ЗМАГАННЕ. Тэрпенне — гэта не толькі дабрачыннасць марудлівага чалавека; гэта сіла бегуна. А бягун падарожнічае лёгка — усялякі груз адкінуты, каб тэрпенне выдаткоўвалася на бег, а не на цяжар.)

В. ГЕБРАЯЎ 12:2 углядаючыся на Пачынальніка і Завяршальніка веры, Ісуса, Які замест радасці, што была перад Ім, вытрываў крыж, пагардзіўшы сорамам, і сеў праваруч пасаду Божага. **[G5278 hupomene ■] [G5051 teleiotes ■] [G747 archegos ■]**
ГЛЯДЗЯЧЫ НА НАЧАЛЬНІКА І ЗАВЯРШЫЦЕЛЯ ВЕРЫ, ІСУСА → ЯКІ, ЗАМЕСТ РАДАСЦІ, ЯКАЯ БЫЛА ПЕРАД ІМ, ПЕРАЦЯРПЕЎ КРЫЖ.

С. ГЕБРАЯЎ 12:3 Бо паразважайце пра Таго, Які вытрываў гэтакую супраць Сябе варажнечу ад грэшнікаў, каб вы не зьнемагаліся, саслабеўшы душаю вашымі. **[G1590 ekluo ■] [G2577 kamno ■] [G485 antilogia ■] [G5278 hupomene ■]**
БО ПАРАЗВАЖАЙЦЕ ПРА ТАГО → КАБ ВЫ НЕ ЗЬНЕМАГАЛІСЯ, САСЛАБЕЎШЫ ДУШАМІ ВАШЫМІ.

(Мае асабістыя думкі — куды бягун накіроўвае свой позірк? Не на свае ногі, і не на іншых бягуноў: ГЛЯДЗЯЧЫ НА ІСУСА. Забег быў прабегчаны перад табою яго правобразам і скончыцелем: ён вытрымаў — hupomene (G5278, вытрымаў), ён заставаўся пад — сам крыж, дзеля радасці, прапанаванай яму. Калі тваё цяпенне слабее, думай пра ЯГО; гэты позірк і ёсць сіла.)

Д. ГЕБРАЯЎ 10:36 Бо вам патрэбная цярплівасьць, каб, учыніўшы волю Божую, атрымаць абяцаньне. **[G1860 eraggelia ■] [G5281 hupomene ■]**
БО ВАМ ПАТРЭБНАЯ ЦЯРПЛІВАСЦЬ → КАБ, УЧЫНІЎШЫ ВОЛЮ БОЖУЮ, АТРЫМАЦЬ АБЯЦАНЬНЕ.

(Мае асабістыя думкі — бягуну патрэбна не хуткасць; прапаведнік сказаў, што бег не для хуткіх. Абяцанне стаіць у канцы РАБЛЕННЯ, і church цяпенне нясе таго, хто робіць, ад рабства да атрымання. Яно вам ПАТРЭБНА: ніхто не завершыць без яго.)

Е. 2 ЦІМАФЕЯ 2:3 Дык перанось злыбеды, як добры жаўнер Ісуса Хрыста. **[G4757 stratiotes ■] [G2553 kakopatheo ■]**

ЦЯРПІ ЦЯРПЛІВА ЦЯЖКАСЦІ = ЯК ДОБРЫ ВОІН ІСУСА ХРЫСТА.

Е. 2 ЦІМАФЕЯ 2:4 Ніхто з тых, хто змагаецца, ня звязвае сябе справамі жыццёвымі, каб падабацца таму, хто яго ўзяў у войска. **[G1707 empleko ■] [G4754 strateuomai ■]**

НІВОДЗІН ВОІН НЕ ЗАПЛЯТАЕЦЦА У СПРАВЫ ЖЫЦЦЯ ГЭТАГА → ДАБЫ ЎГОДЗІЦЬ ТАМУ, ХТО ЯГО ВЫБРАЎ У ВОІНЫ.

(Мае асабістыя думкі — бягун і воін — гэта адзін і той жа чалавек. Бягун адкладае ўсякі цяжар; воін не заблытваецца: абодва падарожнічаюць налегцы, і абодва робяць гэта дзеля вачэй АДНАГО — таго, хто выбраў яго. Цярплівасць, прынесена Богу, — гэта цярплівасць воіна: яна стаіць цвёрда, калі плоць хоча ўцячы, гэтак жа, як воін трымае сваю пазіцыю ў злы дзень.)

Г. 2 ЦІМАФЕЯ 2:10 Дзеля гэтага я ўсё трываю дзеля выбраных, каб і яны дасягнулі збаўлення, што ў Хрысьце Ісусе, з вечнаю славаю. **[G1588 eklektos ■] [G5278 hupomeno ■]**

Я ЦЕРПЛЮ ЎСЁ ДЛЯ ВЫБРАННЫХ → КАБ І ЯНЫ АТРЫМАЛІ СПАСЕННЕ, ЯКОЕ Ў ХРЫСЦЕ ІСУСЕ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце, ЧАМУ воін цярпіць: не толькі дзеля сябе самога, а дзеля ВЫБРАННЫХ, каб ЯНЫ маглі яго атрымаць. Цярплівасць, аддадзеная як воін, — гэта цярплівасць, выдаткаваная дзеля іншых людзей. Бягун бяжыць дзеля ўзнагароды; воін жа цярпіць дзеля ўсяго войска.)

Н. 2 ЦІМАФЕЯ 2:12 калі трываем [з Ім], і валадарыць будзем з Ім; калі адрачэмся [ад Яго], і Ён адрачэцца ад нас; **[G4821 sumbasileuo ■] [G5278 hupomeno ■]**

КАЛІ ТРЫВАЕМ [З ІМ], І ВАЛАДАРЫЦЬ БУДЗЕМ З ІМ.

(Мае асабістыя думкі — паглядзіце на тэгі і звярніце на яго ўвагу: слова, перакладзенае тут ЦЯРПЕЦЬ, гэта G5278, той самы карэнны цярпі-слова ўсяго гэтага даследавання — калі мы БУДЗЕМ ЦЯРПЕЦЬ, мы будзем і ЦАРСТВАВАЦЬ з Ім. Пакута воіна і цярплівасць святога — гэта адно слова; і канец гэтага аднаго слова — ПРАСТОЛ.)

І. РЫМЛЯНАЎ 6:13 І не аддавайце грэху члены вашыя як зброю няправеднасці, але аддайце сябе Богу як ажыўшых з мёртвых, і члены вашыя [аддайце] Богу як зброю праведнасці.

[G3696 hoplon ■] [G3936 paristemi ■] [G3696 hoplon ■]

ПАДАЙЦЕ САМІХ СЯБЕ БОГУ, ЯК ЖЫВЫХ З МЁРТВЫХ + І ЧЛЕНЫ ВАШЫЯ БОГУ ЗА АРУДДЗІ ПРАВЕДНАСЦІ.

(Мае асабістыя думкі — hoplon (G3696, instruments) наводле Стронга азначае зброю, прыладу, ЗБРОЮ; часткі цела аддадзенага чалавека з'яўляюцца зброяй праведнасці ў руцэ Божай. Цярплівасць — такая ж зброя — аддай яе, і бітва належыць ГОСПАДУ. Зброя не змагаецца сама за сябе; яна цалкам знаходзіцца ў руцэ таго, хто яе трымае.)

Ј. ГАЛЯТАЎ 6:9 А робячы дабро, ня будзем журыцца, бо ў свой час будзем жаць, калі не саслабеем. **[G1590 ekluo ■] [G1573 ekkakeo ■]**

А РОБЯЧЫ ДАБРО, НЯ БУДЗЕМ ЖУРЫЦЦА → БО Ў СВОЙ ЧАС БУДЗЕМ ЖАЦЬ, КАЛІ НЕ САСЛАБЕЕМ.

(Мае асабістыя думкі — слова земляроба вяртаецца да бегуна: У СВОЙ ЧАС. Жніво мае вызначаны час, гэтак жа, як бег мае вызначаную лінію фінішу; і адзіны спосаб страціць жніво — здацца перш, чым яно надыдзе. Рабіць дабро, трымаючыся з цярпеннем, ніколі не пасеяна дарэмна.)

К. АДКРЫЦЦЁ 14:12 Тут цярплівасць сьвятых; тут тыя, якія захоўваюць прыказанні Божыя і веру Ісусаву». **[G5083 tereo ■] [G5281 hupomone ■]**

ТУТ ЦЯРПЛІВАСЦЬ СЬВЯТЫХ → ЯКІЯ ЗАХОЎВАЮЦЬ ПРЫКАЗАННІ БОЖЫЯ І ВЕРУ ІСУСАВУ.

(Мае асабістыя думкі — у Бога ёсць войска, і яго прыкмета — цярпенне: ТУТ ЦЯРПЕННЕ СВЯТЫХ. Гэта не цярпенне, якое сядзіць нерухома. Яно ЗАХОЎВАЕ — запаведзі Божыя і веру Ісуса — так, як воін ахоўвае тое, што яму даверана.)

Л. ІСАЯ 40:31 а тыя, якія спадзяюцца на ГОСПАДА, аднаўляюць сілы, узьнімаюць крылы, як у арла, будуць бегчы, і ня стомяцца, і будуць хадзіць, і не саслабеюць. **[H3212 yalak ■]**

[H7323 ruwts ■] [H2498 chalaph ■] [H6960 qavah ■]

ТЫЯ, ЯКІЯ НАДЗЕЮЦЦА НА ГОСПАДА, АБНОВЯЦЬ СІЛЫ СВАЕ → ПАБЕГУЦЬ, І НЕ ЗАМОРОЦЦА + ПАЙДУЦЬ, І НЕ АСЛАБЕЮЦЬ.

(Мае асабістыя думкі — бягун, які не здаецца, ведае сакрэт таго, хто чакае: тыя, хто ЧАКАЕ ГОСПАДА, аднаўляюць сваю сілу. Чаканне — гэта і ёсць сіла для бегу. chalaph (H2498, аднавіць) па Стронгу азначае змяняць, перадаваць — сіла таго, хто чакае, абменьваецца на ЯГОНУЮ. Бяжы так, і фінішная рыса будзе перад табой.)

IV. ФІНІШНАЯ РЫСА — ЦЯРПЛІВАСЦЬ, І СЛОВА, ПРАБЫВАЕ НАВЕКІ

(Мае асабістыя думкі — кожны забег мае канец, і гэты канец не сцяна; гэта атрымманне. Пачуй, што чакае за рысай стойкага чалавека: успадкаваная абяцанне, дадзены вянок, чаканне, якое не будзе перарвана — а пад усім гэтым слова, якое абяцала ўсё гэта і якое трывае вечна. Стойкі чалавек і трывалае слова належаць адзін аднаму: той, хто творыць волю Божую, трывае вечна, як і слова, якое ён захаваў.)

А. ГЕБРАЯЎ 6:12 каб ня стацца вам маруднымі, але пераймальнікамі тых, якія праз веру і доўгацярплівасць бяруць у спадчыну абяцання. **[G3115 makrothumia ■] [G3576 nothros ■]**
КАБ НЯ СТАЦЦА ВАМ МАРУДНЫМІ → АЛЕ ПЕРАЙМАЛЬНІКАМІ ТЫХ, ЯКІЯ ПРАЗ ВЕРУ І ДОЎГАЦЯРПЛІВАСЦЬ БЯРУЦЬ У СПАДЧЫНУ АБЯЦАНЬНІ.

В. ГЕБРАЯЎ 6:15 І гэтак [Абрагам], маючы доўгацярплівасць, атрымаў абяцанне.
[G2013 epitugchano ■] [G3114 makrothumeo ■]

ПАСЛЯ ТАГО, ЯК ЁН З ЦЯРПЛІВАСЦЮ ПЕРАНЁС → ЁН АТРЫМАЎ АБЯЦАНАЕ.

(Мае асабістыя думкі — шлях абяцання пасведчаны чалавекам, які прайшоў яго да канца: ПАСЛЯ таго, як ён цярпліва трываў, ён АТРЫМАЎ абяцанае. Няма іншага шляху да абяцанняў Божых, акрамя гэтага — веры і цярпення — і гэта шлях, які іншыя ўжо прайшлі да канца перад табою: будзь наступнікам тых, хто прайшоў да канца.)

С. РЫМЛЯНАЎ 5:4 а цярплівасць — выпрабаванасць, а выпрабаванасць — надзея
[G1382 dokime ■] [G5281 hupomone ■]

ЦЯРПЛІВАСЦЬ, ВЫПРАБАВАНАСЦЬ → ВЫПРАБАВАНАСЦЬ, НАДЗЕЯ.

Д. РЫМЛЯНАЎ 5:5 а надзея ня ганьбіць, бо любоў Божая вылілася ў сэрцы нашыя праз Духа Святога, Які нам дадзены. **[G1680 elpis ■]**

НАДЗЕЯ НЕ ЁСАРОМЛІВАЕ → ЛЮБОЎ БОЖАЯ ВЫЛІТА Ў СЭРЦЫ НАШЫЯ СВЯТЫМ ДУХАМ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце, дзе заканчваецца гэты ланцужок. Цярплівасць спараджае dokime (G1382, вопыт) — паводле Стронга, доказ, нешта выпрабаванае і прызнанае сапраўдным; а доказ спараджае надзею; а надзея не пасароміць нас. Цярплівасць заканчваецца не стомленасцю; яна заканчваецца надзеяй, якая не можа пасароміцца, разлітай у сэрцы Духам Святым.)

Е. ЯКУБА 1:12 Шчаслівы чалавек, які вытрымлівае спакусу, бо, стаўшыся выпрабаваным, ён атрымае вянок жыцця, які абяцаў Госпад тым, хто любіць Яго. **[G4735 stephanos ■]**

[G1384 dokimos ■] [G5278 hupomene ■]

БЛАГАСЛОВЕННЫ МУЖ, ЯКІ ПЕРАНОСІЦЬ СПАКУСУ → БО, БУДУЧЫ ВЫПРАБАВАНЫ, ЁН АТРЫМАЕ ВЯНЕЦ ЖЫЦЦЯ.

(Мае асабістыя думкі — dokimos (G1384, выпрабаваны) паводле Стронга азначае АДОБРАНЫ, як метал, які прайшоў праз агонь. Выпрабаванне першай мілі становіцца адабрэннем у канцы; і вянец — гэта не плата — ён АБЯЦАНЫ тым, хто любіць яго.)

Ф. АДКРЫЦЦЁ 2:10 Не палохайся нічога, што маеш выцярпець. Вось, д'ябал мае кідаць [некаторых] з вас у вязьніцу, каб спакусіць вас; і будзеце мець прыгнёт дзесяць дзён. Будзь верны да смерці, і Я дам табе вянок жыцця. **[G4735 stephanos ■] [G4103 pistos ■]**

НЕ ПАЛОХАЙСЯ НІЧОГА → БУДЗЬ ВЕРНЫ ДА СЬМЕРЦІ, І Я ДАМ ТАБЕ ВЯНОК ЖЫЦЦЯ.

Г. АДКРЫЦЦЁ 3:10 А што ты захаваў слова цярплівасці Маёй, і Я захаваю цябе ад гадзіны спакусы, якая мае прыйсці на ўвесь сусвет, каб спакусіць жыхароў зямлі. **[G3986 peirasmos ■] [G5083 tereo ■] [G5281 hupomone ■] [G5083 tereo ■]**

А ШТО ТЫ ЗАХАВАЎ СЛОВА ЦЯРПЛІВАСЦІ МАЁЙ → І Я ЗАХАВАЮ ЦЯБЕ АД ГАДЗІНЫ СПАКУСЫ.

(Мае асабістыя думкі — пачуй найвялікшае слова гэтага даследавання: слова МАЁЙ цярплівасці — цярплівасць НАЛЕЖЫЦЬ ЯМУ, перш чым яна твая. І захаванне падвоенае — глядзі тэгі, адно слова, G5083, двойчы: ты ЗАХАВАЎ маё слова; Я таксама ЗАХАВАЮ цябе. Той, хто захоўвае слова Яго цярплівасці, сам захоўваецца Госпадам гэтага слова.)

Н. АДКРЫЦЦЁ 3:11 Вось, Я прыходжу хутка. Трымай тое, што маеш, каб ніхто не забраў вянка твайго. **[G4735 stephanos ■] [G2902 krateo ■]**

ТРЫМАЙ ТОЕ, ШТО МАЕШ → ШТОБ НІХТО НЕ ЎЗЯЎ ВЯНЦА ТВАЙГО.

(Мае асабістыя думкі — на фінішнай рысе загад кароткі: ТРЫМАЙСЯ ЦВЁРДА. kratio (G2902, трымацца цвёрда) — гэта паводле Стронга ужываць сілу, утрымліваць — хват дужага чалавека. Пра вянок ужо сказана як пра ТВОЙ — твой вянок; church цяпенне ёсць тая рука, што трымае яго, пакуль ён не прыйдзе.)

I. ПРЫПОВЕСЫЦІ 23:18 бо ёсць будучыня, і надзея твая не загіне. [H8615 tiqvah ■]

БО ЁСЦЬ БУДУЧЫНЯ → І НАДЗЕЯ ТВАЯ НЕ ЗАГІНЕ.

(Мае асабістыя думкі — успомні слова са стадыі хады: лепшы КАНЕЦ справы — і вось абяцанне канца: ЗАПРАЎДЫ ЁСЦЬ КАНЕЦ. І паглядзі на тэгі: tiqvah (H8615, чаканне) — дачка qavah, слова чакання, і Стронг кажа, што яно літаральна азначае ВЯРОЎКУ. Чакаючая душа звязана са сваім Богам, як вярхоўкай; а вярхоўку можна перарэзаць — але ГЭТАЯ вярхоўка НЕ будзе перарэзана. Надзея цяплявага чалавека трымаецца аж да самай рысы.)

J. 1 ЯНА 2:17 І сьвет праходзіць, і пажаданьне ягонае, а хто чыніць волю Божую, застаецца на вякі. [G3306 meno ■]

І СЬВЕТ ПРАХОДЗІЦЬ → А ХТО ЧЫНІЦЬ ВОЛЮ БОЖУЮ, ЗАСТАЕЦА НА ВЯКІ.

(Мае асабістыя думкі — пастаўце гэта побач з патрэбай бегуна: вам мае патрэбу цяпенне, каб, ЗРАБІЎШЫ ВОЛЮ БОЖУЮ, вы атрымалі абяцанне. Цяплівы чалавек — гэта той, хто творыць волю; а той, хто творыць волю, ЗАСТАЕЦА НАВЕКІ — тэма (G3306, застаецца), само слова-аснова, схаванае ў гіпотэзе. Свет бяжыць сваю ўласную гонку і праходзіць; а цяплівы чалавек застаецца, калі свету ўжо няма.)

K. 1 ПЯТРА 1:25 але слова Госпада трымае на вякі. А гэта ёсць тое слова, якое вам дабравешчана. [G3306 meno ■]

АЛЕ СЛОВА ГОСПАДА ТРЫМАЕ НА ВЯКІ + А ГЭТА ЁСЦЬ ТОЕ СЛОВА, ЯКОЕ ВАМ ДАБРАВЕШЧАНА.

L. ІСАЯ 40:8 Высыхае трава, вяне кветка, але слова Бога нашага трымае на вякі. [H1697 dabar ■]

ВЫСЫХАЕ ТРАВА, ВЯНЕ КВЕТКА → АЛЕ СЛОВА БОГА НАШАГА ТРЫМАЕ НА ВЯКІ.

(Мае асабістыя думкі — пастаў Пятра побач з Ісаіяй, і пачуй адзін голас: слова Бога нашага прабудзе вечна; слова Господняе трымае вечна — і слова-трымаць, гл. тэгі, G3306, гэта слова-заставацца. Слова, якое ты захаваў з цяпліваці, трымае вечна, і той, хто творыць волю Божую, трымае вечна РАЗАМ з ім. Нішто, чаго чакаюць у Богу, не губляецца на фінішы.)

ВУСТЫ ДВУХ

ЯКУБА 1:3 ведаючы, што выпрабаваньне вашае веры робіць цяпліваць. [G5281 hupomone ■]

[G2716 katergazomai ■] [G1383 dokimion ■]

ВЫПРАБАВАННЕ ВАШАЙ ВЕРЫ = ВЫПРАЦОЎВАЕ ЦЯПЛІВАСЦЬ.

РЫМЛЯНАЎ 5:3 І ня толькі [гэтым], але хвалімся і ў прыгнётах, ведаючы, што прыгнёт робіць

цяпліваць [G5281 hupomone ■] [G2716 katergazomai ■] [G2347 thlipsis ■]

МЫ ХВАЛІМСЯ Ў СКРУБОТАХ → СКРУБОТА ВЫПРАЦОЎВАЕ ЦЯПЛІВАСЦЬ.

1 ПЯТРА 1:7 каб выпрабаваньне веры вашае, якая шмат каштоўнейшая за золата, што гіне, хоць і агнём выпрацоўваецца, было знойдзена на хвалу, і пашану, і славу ў адкрыцці Ісуса Хрыста

[G602 apokalupsis ■] [G1383 dokimion ■]

ВЫПРАБАВАННЕ ВАШАЕ ВЕРЫ = МНОГА КАШТОЎНЕЙШАЕ, ЧЫМ ЗОЛАТА → ЗНОЙДЗЕНАЕ НА ХВАЛУ, І ГОНАР, І СЛАВУ ПРЫ З'ЯЎЛЕННІ ІСУСА ХРЫСТА.

2 КАРЫНЬЦЯНАЎ 13:1 Ужо ў трэці раз я іду да вас. Пры вуснах двух сьведкаў або трох будзе стаяць кожнае слова. [G3144 martus ■]

ПРЫ ВУСНАХ ДВУХ СЬВЕДКАЎ АБО ТРОХ БУДЗЕ СТАЯЦЬ КОЖНАЕ СЛОВА.

(Мае асабістыя думкі — тры сведкі, і дзве пары аднаго слова. Якаў кажа, што выпрабаванне вашай веры спараджае цяпенне; Павел кажа, што скруха спараджае цяпенне — і слова "спараджаць" гэта адно слова, гл. тэгі, G2716, дзейнічаць паўнюю. І СПАКУСА Якава, і ВЫПРАБАВАННЕ Пятра — таксама адно слова, G1383: Якаў кажа, што ВЫТВАРАЕ выпрабаванне — цяпенне; Пётр кажа, ЧАГО ВАРТАЕ выпрабаванне — значна больш каштоўнае за золата. У вустах двух або трох свядоў справа пацвярджаецца: выпрабаванне — гэта работнік, цяпенне — гэта праца, а яго вартасць большая за золата.)

ЦЕНЬ І ВЫКАНАННЕ

Shadow ЁЎ 13:15 Хоць бы і забіў мяне [Бог], буду мець у Ім надзею і буду абараняць шляхі мае перад абліччам Ягоным. **[H3176 yachal ■]**

ХОЦЬ БЫ ЁН УБІВАЎ МЯНЕ, Я БУДУ НАДЗЕЯЦЦА НА ЯГО.

Fulfillment ЯКУБА 5:11 Вось, мы шчаслівымі называем тых, якія вытрывалі. Вы чулі пра цярплівасць Ёва і ведаеце канец [яго] ад Госпада, бо Госпад вельмі спагадлівы і міласэрны.

[G5056 telos ■] [G5281 hupomone ■] [G5278 hupomeno ■]

МЫ ЛІЧЫМ ШЧАСЛІВЫМІ ТЫХ, ХТО ЦЯРПЛІВА ПЕРАНОСІЦЬ → ЦЯРПЛІВАСЦЬ ІОВА + КАНЕЦ ГОСПАДА = ВЕЛЬМІ МІЛАСЭРНЫ, І ЛАСКАВЫ.

Fulfillment 1 ПЯТРА 2:21 Бо вы на гэта пакліканыя, бо і Хрыстос перацяярпеў за нас, пакінуўшы нам прыклад, каб мы ішлі па слядах Ягоных. **[G2487 ichnos ■] [G5261 hupogrammos ■]**

БО І ХРЫСТОС ПЕРАЦЯРПЕЎ ЗА НАС → ПАКІНУЎШЫ НАМ ПРЫКЛАД, КАБ МЫ ІШЛІ ПА СЛЯДАХ ЯГОНЫХ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце само слова ценю: ДОВЕР Іова, глядзіце тэгі, H3176, гэта слова чакання — Стронг кажа: чакаць, быць цярплівым, спадзявацца. Хоць ён заб'е мяне, я буду ЧАКАЦЬ яго — вось увесь цярпенне Іова ў адным радку. А Якаў раскрывае канец гэтага: вы БАЧЫЛІ канец, які прынёс Гасподзь, што Гасподзь вельмі спагадлівы і поўны пяшчотнай міласэрнасці — забойства ніколі не было канцом; міласэрнасць была. І сапраўднае большае за цень: той, хто большы за Іова, пацяярпеў і пакінуў нам прыклад — hupogrammos (G5261, прыклад), у Стронга — копія, пакладзеная знізу, каб абвесці па контуры — каб вы ішлі па яго СЛЯДАХ. Хада цярпення — гэта хада па слядах, ужо надрукаваных; ідзіце па іх да канца, і канец — гэта міласэрнасць.)

ЗАКАНЧЭННЕ

1 ПЯТРА 5:10 А Бог усякае ласкі, Які паклікаў нас, што крыху цярпелі, у вечную славу Сваю ў Хрысьце Ісусе, няхай Сам удасканаліць вас, няхай умацуе, няхай узмоцніць, няхай угрунтуе.

[G2311 themelios ■] [G4599 sthenos ■] [G4741 sterizo ■] [G2675 katartizo ■] [G3958 paschos ■]

БОГ УСЯКАЕ БЛАГАДАЦІ → ПАКУЛЬ ВЫ КОРАТКІ ЧАС ПАЦЯРПЕЛІ → УДАСКАНАЛІЦЬ, УСТАНОВІЦЬ, УМАЦУЕ, УТВЕРДЗІЦЬ ВАС.

РЫМЛЯНАЎ 15:13 А Бог надзеі няхай напоўніць вас усякай радасцю і супакоем у веры, каб памножыць у вас надзею моцаю Духа Сьвятога. **[G4137 pleros ■] [G1680 elpis ■]**

БОГ НАДЗЕІ НАПОЎНІЦЬ ВАС УСЯЛЯКАЙ РАДАСЦЮ І МІРАМ У ВЕРЫ → ЯБЫ ВЫ ЗБАГАЦЕЛІ НАДЗЕЮ.

Мае асабістыя думкі — цяпер згадаю ўвесь шлях дадому і заўважу імёны Бога, якія неслі яго. Паўзанне пачалося з Бога ТЭРПЛІВАСЦІ, які дае тэрпенне праз Пісанне і які чакаў цябе, перш чым ты мог чакаць яго. Хада надзявала яго дзень за днём: набывай сваю душу ў вытрымцы, будзь доўгацярплівы да ўсіх, супакойся ў ГОСПАДЗЕ і не турбуйся. Бег бегаў з ім і прынёс яго ў дар: бяжы з тэрпеннем, пераносі цяжкасці як добры воін, і калі мы пакутуем, мы будзем і царстваваць з ім. А фінішная лінія прымае праз яго: праз веру і тэрпенне спадкуй абяцанні; бо, вядома, ёсць канец, і надзея твая не будзе адрэзана. Цяпер пачуй два імёны, што стаяць на лініі: Бог УСЯЛЯКАЙ БЛАГАДАЦІ, які, пасля таго як ты крыху паперняў, зробіць цябе дасканалым, утвядзіць, умацуе і ўсталюе цябе; і Бог НАДЗЕІ, які напаўняе цябе ўсёй радасцю і мірам у веры. Той, хто навучыў цябе хадзіць, перавядзе цябе праз лінію — пасля пакут — усталяванне; і надзея не пасароміць нас. Ідзі далей і чакай добра: Госпад блізка.

ПРАКТЫЧНЫ ТЭСТ

1. Якава 1:3 — Ведаючы гэта, што выпрабаваньне вашае веры робіць:

- а) пабожнасць
- б) цярплівасць
- с) надзея

2. Лука 21:19 — У цярплівасці вашай здабывайце вашыя:

- а) душы
- б) сэрцы

с) абяцанні

3. Габрэям 12:1 — Адкінуўшы ўсякі цяжар і грэх, які нас аблытвае, з цярплівасьцю будзем бегчы:

- а) справы гэтага жыцця
- б) радасць, якая была накіравана яму
- Расе, якая ляжыць перад намі

4. Габрэям 10:36 — Бо вам патрэбная цярплівасьць, каб, учыніўшы волю Божую, атрымаць:

- а) вянец жыцця
- б) абяцаньне
- с) ранні і позні дождж

5. Каласянам 1:11 — дужэючы ўсякаю сілаю паводле магутнасьці славы Яго на ўсякую цярплівасьць і доўгачырплівасьць з:

- а) пакорлівасьць
- б) лагоднасць
- радасьцю

6. 2 Тыматэю 2:12 — калі трываем, і валадарыць будзем:

- а) валадарыць будзем з Ім
- б) атрымаць спасенне
- с) атрымаць абяцанне

7. Адкрыццё 3:10 — А што ты захаваў слова цярплівасьці Маёй, і Я захаваю цябе ад:

- а) грэх, які так лёгка апутвае нас
- б) гадзіна спакусы
- с) свет, які праходзіць

КЛЮЧ АДКАЗАЎ: 1-б, 2-а, 3-с, 4-б, 5-с, 6-а, 7-б

ЯК РАЗВІВАЕЦЦА ГЭТАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ

→ ЯК ЦЕНЬ ПРЫНОСІЦЬ СВЯТЛО: ІОЎ СКАЗАЎ, ХОЦЬ ЗАБІ МЯНЕ, Я БУДУ СПАДЗЯВАЦЦА НА ЯГО (ІОЎ 13:15), І ЯГО СЛОВА НАДЗЕІ — ГЭТА СЛОВА ЧАКАННЯ (НЗ176 — НАДЗЕЯ, МАРУДЗІЦЬ, СПАДЗЯВАЦЦА, ЧАКАЦЬ) — ПАСТАЎ ЯГО ПОБАЧ З БЛАЖЭННЫЯ ЎСЕ, ШТО ЧАКАЮЦЬ ЯГО (ІСАІЯ 30:18) І ВЫ ЧУЛІ ПРА ЦЯРПЕННЕ ІОВА (ЯКАВА 5:11), ГОТОВАЕ ДЛЯ СВАЙГО ЎЛАСНАГА ВЫВУЧЭННЯ.

→ ЯК НОВЫ ЗАВЕТ ТЛУМАЧЫЦЬ ГЭТА: АЙЦАМ БЫЛО СКАЗАНА: ЗАСПАКОЙСЯ Ў ГОСПАДЗЕ, І ЦЯРПЛІВА ЧАКАЙ ЯГО (ПСАЛЬМА 37:7); НАМ СКАЗАНА: ПАБЯЖЫМ З ЦЯРПЕННЕМ У ВЫЗНАЧАНЫМ НАМ ЗМАГАННІ (ГАБРЭЯМ 12:1) — ЧАКАННЕ СТАЛА БЕГАМ, І АБОДВА ЁСЦЬ АДНЫМ ЦЯРПЕННЕМ.

ЯК ВАЖНЫЯ СЛОВЫ: ЦЯРПЕННЕ Ў ДА ГЕБРАЯЎ 12:1 (G5281) — ГЭТА ЗАСТАВАННЕ ПАД, А ЦЯРПЕННЕ Ў ДА ГЕБРАЯЎ 6:12 (G3115) — ГЭТА ДОЎГІ ДУХ, МАРУДНЫ НА ГНЕЎ, — БЕГ ПАТРАБУЕ ПЕРШАГА, АБЯЦАННЕ ПАТРАБУЕ ДРУГОГА; А ДА КАЛАСЯНАЎ 1:11 ЗЛУЧАЕ АБОДВА Ў АДНЫМ РАДКУ — ЗАЎВАЖЦЕ, ЯКОЕ СЛОВА СТАІЦЬ НА ЯКІМ МЕСЦЫ, І ЧАМУ.

→ ЯК ГЭТА ДАСЯГАЕ ВЕЧНАСЦІ: ТОЙ, ХТО ТВОРЫЦЬ ВОЛЮ БОЖУЮ, ЖЫВЕ ВЕЧНА (1-Е ІОАНА 2:17), І ВАМ ПАТРЕБНА ЦЯРПЕННЕ, КАБ, ВЫКАНАЎШЫ ВОЛЮ БОЖУЮ, ВЫ АТРЫМАЛІ АБЯЦАНАЕ (ДА ГЭБРАЯЎ 10:36) — ЦЯРПЛІВЫ ВЫКАНАЎЦА ВОЛІ ЁСЦЬ ЧАЛАВЕК, ЯКІ ЖЫВЕ ВЕЧНА.

→ ЗАБЛЫТАНЫ СЛЕД: СЕЛЯНІН, ЯКІ ЧАКАЕ КАШТОЎНАГА ПЛЁНУ ЗЯМЛІ (ІАКАВА 5:7), СТАІЦЬ ПОБАЧ З ДОБРАЙ ЗЯМЛЁЙ, ШТО ПРЫНОСІЦЬ ПЛОД У ЦЯРПЛІВАСЦІ (ЛУКІ 8:15) — СЕЙБІТ, ЗЯМЛЯ І ЖНІВО ЦЯРПЕННЯ, ГАТОВЫЯ ДЛЯ АСОБНАГА ВЫВУЧЭННЯ.

МАГЧЫМАЕ АДКРЫЦЦЁ: СЛОВА, ПЕРАКЛАДЗЕНАЕ ЯК ПАКУТАВАЦЬ У 2-М ПАСЛАННІ ДА ЦІМАФЕЯ 2:12 (G5278), — ГЭТА ТОЕ САМАЕ СЛОВА ТРывання з гэтага даследавання: КАЛІ МЫ ПАКУТУЕМ, ЗНАЧЫЦЬ МЫ ТРываем, І КАНЕЦ ТАМУ — ТРОН; А ЧАКАННЕ З ПРЫТЧАЎ 23:18 (H8615, TQVAN) НА СТАРАЖЫТНАЙ МОВЕ ЛІТАРАЛЬНА АЗНАЧАЕ МАТУЗОК, ДАЧКА СЛОВА ЧАКАННЯ QAVAN (H6960), — ДУША, ЯКАЯ ЧАКАЕ, ЗВЯЗАНА З БОГАМ, ЯК МАТУЗКОМ, І ГЭТЫ МАТУЗОК НЕ БУДЗЕ АДРЭЗАНЫ.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Belarusan Bible (CC BY-NC 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).